

ЗАГАЛОЎКІ – КУЛЬТУРНЫЯ СІМВАЛЫ

Сучасная лінгвістыка, зарыентаваная на цэласны разгляд тэксту, не можа абысці такую значную яго структурную частку, як загаловак. У працах па лінгвістычнай паэтыцы сустракаеца меркаванне аб неабходнасці стварэння слоўніка загалоўкаў, што дало б магчымасць зразумець шматлікія з'явы, характэрныя для мовы мастацкіх твораў, убачыць пераклічку загалоўкаў твораў розных аўтараў розных літаратурных перыядоў і, такім чынам, выявіць своеасаблівую культурныя сімвалы [1].

У беларускай лінгвістыцы даследаванні такога тыпу не праводзіліся, хоць неабходнасць іх ужо наспела. Суцячлененне назваў твораў дапаможа выявіць найболыш ужывальныя загалоўкі, вызначыць іх супадзенні і проціпаставленні, а значыць, зразумець культурныя прыярытэты.

Намі прааналізавана каля 1000 загалоўкаў беларускай мастацкай прозы розных перыядоў, што ўжо дало магчымасць зрабіць пэўныя высновы. Так, найбольш часта ў назвах мастацкіх тэкстаў ужываеца слова *дарога* (і сінанімічныя да яго).

У першую чаргу, у кантексте назоўнік рэалізуе сваё прямое значэнне ‘прыстасаваная для язды і хадзьбы паласа зямлі, якая злучае асобныя пункты мясцовасці’. Гэта вічніяе, напрыклад, у назве апавядання К. Чорнага “На пыльней дарозе”. Значэнне ‘накірунак руху’ назоўнік *дарога* набывае ў загалоўках апавяданняў В. Быкава “Дарога дамоў” і М. Стральцова “Перадарогай”. Нярэдка лексічная адзінка ў мастацкім тэксле ўжываеца з прымесю значэннем, аднак у загалоўку семантыка яго пашыраеца: прыкладам гэтаму служаць апавяданні “На крыжовых дарогах” В. Адамчыка, “Веснавыя дарогі” К. Чорнага, “Замеценныя дарогі” А. Жука, лże назоўнік *дарога* набывае ў зафіксаваных слоўнікам значэнне ‘вялікі перыяд, этап развіцця чаго-, каго-и’.

На аснове ўсяго тэксту фарміруеца метафарычная назва аповесці С. Баранавых “Новая дарога”, у якой закладзена ідэя перамен, што чакаюць гарадзіска. Важную ролю ў загалоўках такога тыпу алыгрываюць прыметнікі, якія пілказваюць харктар часу, апісанага ў творы. Метафарычнай “*шлях*” назва апавядання В. Быкава “На сцяжне жыцця”, дзе слова *“жыць”* ўжываецца са значэннем ‘жыццёвый лёс’ како-ні.

Супадзенні ў назвах тэкстаў, як правіла, сведчаць пра рознае напаўненне *загалоўка*. Адольськава – “Млечны Шлях” – назвалі свае творы К. Чорны і В. Адамчык, і кожны з іх укладаў у гэтую назыву сваё значэнне: К. Чорны ўваходзіць у *ВІ* ідэю адзінства ўсіх народу, у апавяданні В. Адамчыка “Млечны Шлях” – сімвал неадольнасці, няспыннасці жыцця, накіраванага ў будучае.

Зношне падобнымі выступаюць загалоўкі рамана М. Зарэцкага “Сцежкі-дарожкі” і апавядання Я. Брыля “Сцежка-дарожка”. Акцэнтуюць ўвагу на *ненорматыўным* граматычным выражэнні загалоўку: у рамане М. Зарэцкага *загалоўкі* ўжываецца ў множным ліку, у апавяданні Я. Брыля – у *одночынні*, што і абумоўлівае розную семантычную напаўненасць назывы. У Я. Брыля, як адзначае Т.М. Трыпуціна, сцежка-дарожка сімвалізуе “сувязь паміж людзьмі. Гэта тая сцежка, якая прывядзе сям’ю на вялікую дарогу *народнай барацьбы з фашызмам*” [2]. У рамане М. Зарэцкага сцежкі-дарожкі – гэта шляхі, якія выбіраюць для сябе ў жыцці героя твора, і гэтыя дарогі часцей разводзяць герояў па розных бакі жыццёвага поля.

Апавяданні Я. Коласа “Думкі ў дарозе” і Я. Брыля “Думы ў дарозе” раздзяляе амаль 60 год. Я. Колас прысвяціў свой твор развагам аб нялёгкім, маротным, насычаным невясёлымі думкамі жыцці селяніна. Назоўнік *“дарога”* у апавяданні набывае значэнне ‘жыццёвый лёс како-ні’. Я. Брыль у *дэржаве дарогі* ўвасабіў сваё літаратурнае жыццё, і думы пісьменніка – гэта спроба надвесці вынік літаратурнай пісцінасці, акрэсліць перспектывы.

Абшыроковая умовая аналізу загалоўка – разгляд назывы ў кантэকсте літаратуры. Можна меркаваць, што назоўнік *дарога* у беларускай літаратуре набывае сімвалічнае значэнне яно адзначае, ў першую чаргу, жыццёвые пытаннага чалавека і, па-другое, шлях разніція ўсёй нацыі. Як сведчыць амаль, гэты шлях ніколі не быў простым і лёгкім.

Далейшае даследаванне такога плану будзе спрыяць больш глыбокаму разуменiu вобраза дарогі ў беларускай літаратуры і культуры наогул.

Сярод найбольш ужывальных лексічных адзінак беларускіх загалоўкаў – назоўнік *ямля, снег,noch* і іншыя слова з багатым сімвалічным і міфалагічным значэннем. Стварэнне слоўніка загалоўкаў беларускай прозы, вылуччыце гэтых слоў дасцьмагчымасць убачыць агульныя тэндэнцыі ў развиціі беларускай літаратуры, дазволіць вызначыць індывідуальную азметнівасць пінага пісьменніка, глыбей зразумець нацыянальную культуру.

[1] Григор'ев В.П. Поэтика слова. – М.: Наука, 1979.

[2] Дашкевікова І.В. О поэтике заглавий // Лингвістика и поэтика. – М.: Наука, 1979.

[3] Трипуціна Т.М. Пра слова народнага пісьменніка Янкі Брыля // Мойнія адзінкі ў беларускай літаратуре: 30 наў прац. – Мінск: Універсітэцкае, 1987.